

ENGLISH

Student's Book **1**



BIG BEN
MENT OF THE UNITED KINGDOM
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND



I Love
LONDON
UNITED KINGDOM
IT'S ALWAYS A GOOD IDEA

9

PHRASAL VERBS

- bring out** – выявлять / выяўляць
count on smb – полагаться на кого-либо / разлічваць на каго-небудзь
dress up – принарядиться / прыбрацца
dwell on – останавлівацца, задерживаться / спыняцца, затрымлівацца
go down – отчаиваться, быть побежденным(ой); тонуть / адчайвацца, быць пераможаным(ай); тануць
hold up – поддерживать; задерживать / падтрымліваць; затрымліваць
keep oneself to oneself – быть сдержанным(ой) / быць стрыманым(ай)
look ahead – смотреть вперед / глядзець наперад
look back – оглянуться / азірнуцца
look for – искать / шукаць
look up to smb – уважать кого-либо; брать пример с кого-либо; равняться на кого-либо / паважаць каго-небудзь; браць прыклад з каго-небудзь; раўнавацца на каго-небудзь
put on – надеть / надзець
rub off on smb – передаться (о личном качестве) / перадацца (пра асабістую якасць)
stand out – выделяться / вылучацца
stand up for smth/smb – отстаивать, бороться за что-либо/кого-либо / адстойваць, змагацца за што-небудзь/каго-небудзь
take after – быть похожим, перенимать черты / быць падобным, пераймаць рысы
take off – снять / зняць
take smth out on smb – вымещать что-нибудь на ком-нибудь / спаганяць што-небудзь на кім-небудзь
talk back to smb – дерзить, возражать / гаварыць дзержкасі, пярэчыць
try on – примерять (об одежде) / прымяраць (пра адзенне)

Get

- get across (to)** – донести мысль, чётко излагать; перейти, перебраться / данесці думку, дакладна выкладаць; перайсці, перабрацца

- get along (with) smb** – ладить, иметь хорошие отношения с кем-либо / ладзіць, мець добрыя адносіны з кім-небудзь
get away with smth – избежать наказания за что-либо; сойти с рук / пазбегнуць пакарання за што-небудзь; сысці з рук
get back – возвращаться, возвращать / вяртацца, вяртаць
get in – приезжать; попадать (о пространстве, ситуации) / прыязджаць; трапляць (пра прастору, сітуацыю)
get through smth – справиться с чем-либо; закончить / справіцца з чым-небудзь; скончыць
get to – прибывать, приезжать куда-либо / прыбываць, прыязджаць куды-небудзь
get together – собраться (вместе) / сабрацца (разам)
get up – вставать, просыпаться; взбираться, карабкаться / уставаць, прачынацца; узбірацца, караскацца

VERBS WITH PREPOSITIONS

- be/look perfect with smth** – идеально сочетаться с чем-нибудь / быць/ідэальна спалучацца з чым-небудзь
blame smb for smth – винить кого-либо за что-либо / вінаваціць каго-небудзь за што-небудзь
care about smth/smb – беспокоиться, заботиться о чем-либо или ком-либо / турбавацца, клапаціцца пра што-небудзь ці каго-небудзь
combine (well) with – сочетаться / спалучацца
come to an agreement – прийти к согласию / прыйсці да згоды
fall in love – влюбиться / закахацца
fall out of love – разлюбить / перастаць кахаць
go over the top – перегибать палку / перагінаць палку
pair/work (well) with – сочетаться (о 2 вещах) / спалучацца (пра 2 рэчы)
pick on – придирается, дразнить, докучать / прыдзірацца, дражніць, дакучаць
play by rules – подчиняться; играть по правилам / падпарадкоўвацца; гуляць па правілах
plead with – умолять / маліць
see eye to eye on smth – сходиться во мнении / сыходзіцца ў меркаванні
stand for oneself – постоять за себя / пастаяць за сябе
think outside the box – мыслить нестандартно / думаць нестандартна

LINKING WORDS

Addition

what's more/moreover/furthermore – более того / больш за тое
besides – кроме того / акрамя таго
as well as – также как / таксама як
not only ... but also – не только ..., но и / не толькі ..., але і
in addition – в дополнение / у дадатак
on the one hand/side – с одной стороны / з аднаго боку
although/though – хотя / хоць

Contrast

however – однако / аднак
in spite of/despite – несмотря на / нягледзячы на
in spite of/despite the fact that – несмотря на тот факт, што /
нягледзячы на той факт, што
still – однако / аднак
from another point of view – с другой точки зрения / з іншага
пункту гледжанья
on the other hand/side – с другой стороны / з іншага боку

SPEAKING PHRASES

Asking for advice

What do you think I should do? – Что, по-вашему, я должен(на)
делать? / Што, на вашу думку, я павінен(на) рабіць?
What do you think about...? – Что вы думаете о...? / Што
вы думаеце пра...?
Can you give me some advice? – Можете ли вы дать мне
совет? / Ці можаце вы даць мне параду?
What do you suggest? – Что вы предлагаете? / Што вы
прапануеце?
What would you do in my place? – Что бы вы сделали на
моем месте? / Што б вы зрабілі на маім месцы?

Giving advice

If I were in your shoes, I'd... – Если бы я был(а) на твоём
месте, я бы... / Калі б я быў(ла) на тваім месцы, я б...

If I were you, I would / wouldn't... – Если бы я был(а)
на вашем месте, я бы сделал(а)/не сделал(а)... /
Калі б я быў(ла) на вашым месцы, я б зрабіў(ла)/не
зрабіў(ла)...

The first thing you should do is... – Первое, что вы должны
сделать, это... / Першае, што вы павінны зрабіць, гэта...

Why don't you...? – Почему бы вам не...? / Чаму б вам не...?

You could always... – Вы всегда можете... / Вы заўсёды
можаце...

You should / ought to... – Тебе следует... / Табе варта...

Have you thought about...? – Ты думал(а) насчет... ? /
Ты думаў(ла) наконт... ?

Accepting advice

That's really helpful. – Это очень полезно. / Гэта вельмі
карысна.

Good idea! – Хорошая идея! / Добрая ідэя!

I didn't think of that! – Я об этом не подумал(а)! / Я пра
гэта не падумаў(ла)!

I suppose you're right. – Полагаю, вы правы. / Мяркую, вы
маеце рацыю.

Absolutely. / Right. / Good point. – Абсолютно./Верно./
Хорошая мысль. / Абсалютна./Дакладна./Добрая думка.

Refusing advice

I'm not sure about that. – Я не уверен(а) в этом. / Я не
ўпэўнены(а) ў гэтым.

I'd rather not. – Я бы не хотел(а). / Я б не хацеў(ла).

I see what you mean, but... – Я понимаю, что вы имеете в
виду, но... / Я разумею, што вы маеце на ўвазе, але...

I think/don't think you should... – Я думаю/не думаю, что
вам следует... / Я думаю/не думаю, што вам трэба...

I don't think I could..., actually. – Я не думаю, что я мог(ла) бы
..., вообще-то. / Я не думаю, што я мог (магла) б ..., наогул.

I see your point, but don't you think that...? – Я вас понимаю,
но не думаете ли вы, что...? / Я вас разумею, але ці не
думаеце вы, што...?

(Название учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Оценка учащегося за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюджета для фондов библиотек по заказу Министерства образования Республики Беларусь.

Учебное издание

**Демченко Наталья Валентиновна
Юхнель Наталья Валентиновна
Романчук Вероника Романовна и др.**

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК АНГЛІЙСКАЯ МОВА

Учебное пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения (повышенный уровень)

С электронным приложением

**В двух частях
Часть 1**

Редактор *Ю.И. Варакса*. Художественный редактор *С.Д. Чирков*.
Компьютерная верстка *Н.В. Шабуні*. Корректоры *В.И. Канопа, Т.К. Хваль*.

Подписано в печать 28.07.2022. Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «SchoolBook». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,0 + 0,25 (форз.).
Уч.-изд. л. 8,0 + 0,2 (форз.) + 5,47 (эл. прил.). Тираж 24 935 экз. Заказ 269.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Вышэйшая школа”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/3 от 08.07.2013. Пр. Победителей, 11,
220004, Минск. e-mail: market@vshph.com <http://vshph.com>

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/3 от 10.09.2018.
Ул. Корженевского, 20, 220024, Минск.

Правообладатель Вышэйшая школа